

ўяўлялі нізкарослай істотай сталага веску — худым і нават кашчавым, з ускудлачанымі валасамі. Асаблівасць яго выгляду — тры вокі (адно на патыліцы). Сагнушыся, ён ціха расхаджвае па палах і агародах, аглядаючы наво-кал, ці добра прыбраны ўраджай на нівах. Знайшоўшы шмат каласоў, пакінутых нядбайнімі жнеямі, Ж. падбірае іх і звязвае ў сноп, а потым пераносіць на той жніўнік, дзе збожжа сабрана з ашчаднасцю. У выніку на першай ніве на наступны год усё прападзе, а на другой — можна чакаць вялікага ўраджаю. Тоё ж здараецца і на агародах. Убачыўшы каго-небудзь з гаспадароў, Ж. падыходзіць да яго і грозіць пальцам, што ў будучым абязцае неўраджай. Гэтым жэстам Ж., які паўстае часам у выглядзе жабрака з торбаю, папярэджвае кожнага стрэчнага пра вялікі ўсеагульны голад. Ж. у абліччы жабрака можа з'явіцца і перад старанным і беражлівым гаспадаром, даючы яму, такім чынам, знак пра набліжэнне небяспекі, каб той падрыхтаваў запас хлеба на галодны год. Клапатлівы Ж. заўсёды нябачна прысутнічае пры восеній сяўбе. Ходзячы па полі, ён сурова ўзіраецца пад ногі, утоптвае зерне, каб ніводнае не пра-пала і каб яно хутчэй апладнілася зямнымі сокамі. Імя Ж. ўвайшло ў прымаўкі: «Жыщень хлеба даў», «Баржджэй да Жыгтня, калі ў засеку хлеба не прытне» (г. зн. звалываюць віну на Ж., калі ў стадоле бракуе хлеба), «Жыщень з кабзой (торбай), голад на двор». Ж. быў вядомы пераважна ў Магілёўскай і Мінскай губернях.

Lit.: Древлянский П. [Шпилевский П.]. Белорусские народные поверья // Журн. М-ва нар. просвещения. 1846. Прибавления. Кн. 4; Живописная Россия. СПб.; М., 1882. Т. 3, ч. 2. С. 268—269; Соловьевский Д. Белорусы и Белоруссия // Чырвоны шлях. 1918. № 9—10.

У. А. Васілевіч.

ЖЭРА (Žera) Караль Антоні Гаўдэнты (19.1743, в. Тварогі Выпыхі Шлёнскага ваяводства, Польшча — пасля 1798), польскі і бел. пісьменнік. З 1754 вучыўся ў Драгічынскім езуіцкім калегіуме, з 1765 у Пінску, дзе паstryгся ў манахі. Аўтар зборніка бел., польскіх і лацінскіх фацэцый (анекдотаў) «Безліч рэчаў, торба смеху, гарох з капустай, а кожны сабака з другой вёскі...» (захаваўся ў двух рукапісах). Зборнік

змяшчае гумарыстычныя і павучальныя тэксты (афарызымы, максімы, прыказкі і прымаўкі, вершы, песенкі, прыпейкі, апавяданні, інтэрмедыі, казкі, анекдоты, небыліцы, парадайныя эпітафіі, надпісы, рэбусы) фалькл. паходжання ў літаратурнай апрацоўцы, створаныя для чытання і прамаўлення. У падборы матэрыялу, тэматыцы, праблематыцы, манеры апавядання бачны ўплыў школьнага тэатра (характэрны для інтэрмедыі вобразыстыя селяніна, яўрэя, папа, чорта, школяра). Кніга напісана на польскай мове, але аўтар часта выкарыстоўвае і бел. мову. Адзін яе спіс апублікаваў З. Глогер (Варшава, 1893), 55 фацэцый з другога спіса — К. Жукоўская і Ю. Жыжаноўскі (Варшава, 1960).

Tł.: Vorago gerum; Torba śmiechu; Groch z kapustą; A każdy pies z innej wsi... Warszawa, 1980.

Lit.: Мальдзіс А. «Торба смеху» Ка-роля Жэры // ЛіМ. 1984. 5 кастр.

В. У. Карнейчык.

ЖЭУЖЫК, апякун рэак або вадзяное божаства. Беларусы ўяўлялі яго худым дзедам — невялікага росту, з рудой барадою, доўгай шыяй, маленькой галоўкай, з доўгімі, але маленькімі ручкамі, доўгімі пальцамі і тонкімі нагамі, але пры гэтым надзвычай дужым, жывым і спрытным. Жыве ён заўсёды на самай глыбіні, у віры. Лоўка плавае ўздэнь пад вадою, назіраючы за яе плынню, а ўночы — на паверхні вады, разганяючы наперадзе сябе хвалі доўгім шастом з двума велізарнымі зубцамі на канцы. Але ніхто не можа яго бачыць, бо ён плавае ў чоўне-нябачы і да таго ж затуляецца ад людскіх вачэй. Убачыўшы якую-небудзь магчымую пагрозу для чалавека, калі той тоне, ці то-не судна, Ж. адным узмахам свайго шаста ратуе іх, а таксама ўтаймоўвае буры і вятры. Ж. падпарадкоўвающа ўсе вадзяныя духі, у т. л. *Вадзянік* і *Лазавік*. Ж. вядомы па ўсёй Беларусі, што пацвярджаецца шматлікімі нар. выказваннямі: «Які Жэужык!», «Бы Жэужык, нырае», «Жэужык ты — рудая барада». Ж. — часам азначае карлік ці праста хлопчык.

Lit.: Древлянский П. [Шпилевский П.]. Белорусские народные поверья // Журн. М-ва нар. просвещения. 1852. Лит. прибавление № 3.

У. А. Васілевіч.